

ФІЛВОРД

Філворды, таксама вядомыя як венгерскія крыжаванкі, уяўляюць сабой галаваломкі, у якіх патрабуецца знайсці ўсе словы, упісаныя ў квадратную сетку. На першы погляд літары ўпісаны хаатычна, але на самай справе ўсе яны з'яўляюцца часткай слоў. Словы могуць выгінацца ў любы бок пад прамым вуглом, але не перасякаюцца адно з адным.

Grid of letters for the word search puzzle.

ПЫТАННІ:

- 1. Прадпрыемства, на якім вырабляецца цэгла (8).
2. Гадавіна з дня смерці (6).
3. Унутраны свіны тлушч (4).
4. Сяброўка нявесты ў вясельным абрадзе (6).
5. Зорка, якая падае (6).
6. Невялікі (часцей за ўсё пясчаны) востраў (5).
7. Абагульненая назва злакавых хлебных культур (7).
8. Чаравікі з гумы (8).
9. Вялікая лодка, выдзейбаная з сучэльнага кавалка дрэва (7).
10. Кніжная крама (8).
11. Цёплыя краіны, куды ляцяць зімаваць пералётныя птушкі (5).
12. Бацькаўская спадчына (12).
13. Дзюба драпежнай птушкі (5).
14. Бязмежны прастор (6).
15. Прас, які награвіць на агні (7).

Склаў Іван МАЗУРК.

Table with 2 columns: АДКАЗЫ: and 15. Жалезка. 14. Безмеж. 13. Глота. 12. Бацькаўшчына. 11. Вырай. 10. Кнігарня. 9. Шугавя. 8. Гумовыкі. 7. Збавіжыня. 6. Выспы. 5. Зычка. 4. Дружка. 3. Здар. 2. Гродкі. 1. Цяпелыня.

СЁННЯ

Сонца

Table with columns: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Rows: Усход, Запад, Даўжыня дня.

Месяц

Поўня 21 сакавіка. Месяц у сузор'і


Імяніны

Пр. Васілісы, Галіны, Настасі, Віктара, Дзяніса, Кандрата, Купрыяна, Леаніда, Серафіма. К. Пелагеі, Фелікса.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Запашальнік

Прыдумаем дэвіз акцыі «Тыдзень лесу — 2019»

Чарговая рэспубліканская акцыя з такой назвай пройдзе ў Беларусі з 13 да 20 красавіка. Сёлета мерапрыемства будзе прысвечана Году малой радзімы і 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Упершыню ў рамках падрыхтоўкі да правядзення акцыі Міністэрства лясной гаспадаркі прапануе беларусам стаць аўтарамі дэвіза мерапрыемства. Асноўныя патрабаванні да слога — ён павінен быць ёмісты і адлюстроўваць тэматычную накіраванасць падзеі. Паўдзельніцаў у конкурсе можа любы ахвотны. Для гэтага да 6 сакавіка ўключна неабходна накіраваць свае прапановы на электронную пошту info@mlh.gov.by.

Рэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу» сёлета пройдзе ўжо 12-ы раз. У 2018 годзе ў ёй прыняло ўдзел больш за 83 тысячы чалавек. Было высаджана больш за 25 мільёнаў дрэў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Даты Падзеі Людзі

23 САКАВІКА

1544 год — даўго таму ў дакументальных крыніцах як мястэчка ў складзе Віцебскага павета ўпершыню згадваюцца Горкі.

Яны належалі князям Друцкім-Горскім, Сапегам, Мірскім, Салагубам. У 1857 годзе горад атрымаў герб — на залатым полі тры чорныя горкі, на кожнай з якіх расце па адным зялёным коласе. У 1708 годзе ў час Паўночнай вайны тут спыняўся Пётр I. Пасля разгрому шведскіх войскаў каля вёскі Лясная ў Горках знаходзілася стаўка шведскага караля Карла XII.

У 1812-м праз Горкі прайшлі атрады напалеонаўскага войска, што наступалі на Маскву. У 1840 годзе ў горадзе адкрылася земляробчая школа, якая ў 1848-м была ператворана ў Горы-Горацкі земляробчы інстытут.

1570 год — Іван Фёдаравіч, рускі першадрукар, выдаў у друкарні, заснаванай у Заблудаве (Гродзенскі павет), «Псалтыр с Часаслоўцам» — богаслужэбную кнігу паўсядзённых малітваў, якая шырока выкарыстоўвалася ў той час як навучальны дапаможнік.

1899 год — нарадзілася (мястэчка Жалудок) Вольга Уладзіміраўна Галіна, актрыса, педагог, народная артыстка Беларусі. Сцэнічную дзейнасць пачала ў 1917 годзе. У 1923—1962 гадах працавала ў Беларускам тэатры імя Янкі Купалы. Валодае талентам спасцігаць інтэлектуальную аснову вобраза,

перадаваць самыя тонкія нюансы ўнутранага стану сваіх герояў. Непаўторная выканаўца роляў гранд-дам — вытанчаных, гордых арыстакратак. Сярод роляў: Марыя Аляксандраўна («Сям'я» І. Папова), Купавіна («Ваўкі і авечкі» А. Астроўскага), Соф'я («Апошнія» М. Горкага) і іншыя. Шмат гадоў выкладала ў Беларускам тэатральна-мастацкім інстытуце. Выступала ў перыядычным друку з успамінамі пра дзейчаў беларускага тэатра, з рэцэнзіямі на спектаклі, артыкуламі-роздумамамі аб сутнасці актёрскага майстэрства. Памерла ў 1980 годзе.

1990 год — у Мінску створаны Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Пры музей дзейнічае філіял «Гасцінная У. Галубка».

1905 год — нарадзіўся Барыс Міхайлавіч Ценін, расійскі актёр, які ўвасобіў вобраз камісара Мегрэ ў серыі тэлепастановак па творах Ж. Сіменона і які стаў, па прызнанні французскіх кінакрытыкаў, самым лепшым Мегрэ. Памёр у 1990 годзе.

1910 год — нарадзіўся Акіра Курасава, японскі кінарэжысёр, адзін з вядучых прадстаўнікоў гуманістычнага напрамку ў мастацтве XX стагоддзя.

У 1948 годзе зняў фільм «П'яны анёл», пасля якога да рэжысёра прыйшла вядомасць. Зняў фільмы «Сем самураяў», «Ідыёт», «Дэрсу Узала», «Жнівеньская рапсодыя» і іншыя. У 1990 годзе ўдасцёны прэміі «Оскар» за дасягненні, якія атэхнілі кінематаграфістаў усёго свету і аказалі на іх вялікае ўздзеянне. Памёр у 1998 годзе.



УСМІХНЕМСЯ

Ёсць два спосабы накарміць дзіця. Першы — бегаць за ім з лыжкай, другі — бегаць ад яго з ежай. І апошні нашмат больш эфектыўны. Жонка доўга крычала на мужа і ўжо хацела супакойцца, але тут ён ёй сказаў: «Супакойся»...



ZVIAZDA BELARUSKAYA GAZETA. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАУ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by. ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.